

ЗМІЦЕР ВІШНЁЎ

ФАРАОН  
У З А А П А Р К У

Мінск  
Выдавець І. П. Логвінаў  
2007 **Λ**

УДК 821.161.3-1  
ББК 84(4Бел)-5  
В 55

 **ДРУГІ ФРОНТ МАСТАЦТВАЎ**

Серыя заснавана ў 2000 годзе.

Рэдакцыйная калегія:

*Валянцін Акудовіч,  
Ілля Сін*

**Вішнёў, Зм.**

**В 55** Фараон у заапарку : тэксты / Зміцер Вішнёў. – Mn.: Логвінаў, 2007. – 176 с.

ISBN 985-6800-05-6.

Новую кнігу вядомага паэта Змітра Вішнёва складаюць шэсць раздзелаў, кожны з якіх мае сваю структуру і стылістыку. За аўтарскім экспериментам заўсёды ёсць сэнсавая глыбіня і даследаванне гэтага свету.

УДК 821.161.3-1  
ББК 84(4Бел)-5

© Вішнёў Зм., 2007

© Выдавец Логвінаў І. П., 2007

**ISBN 985-6800-05-6**



## ШЧЫРЫ ЧАЛАВЕК

1

Я – пішучая сволач. Я – вельмі пісучая сволач. Мае хворыя вочы – зачараваныя рэнтгены. Я прасвечаю пачынальнікаў, зрэнкадзъмухароў, драпіроўшчыкаў яек, бэзавых бландзінаў, ветлівых блюдканосаў і іншых брыкетных просьбітаў. Я падвязваю да камерцыйнай зашмаргі розную паміральную афрыканскую пражывальную жавальнасць. Я складаю ў труну вэнджаны селяндзец. Я а 9-й гадзіне раніцы валэндаюся вакол мармуровага помніка Карлу Марксу.

Пасля. Утаймаваўшы чарговую трызнёвую друкаваную гадзіну, я атрымліваю мядзянную тару. Я іду ў краму і мянію мядзянную тару на пару аслупнёў. У зямлянцы па вуліцы Цэнтральнай я набываю чорны мех. Затым я наведваю зазіральнікаў, падглядальнікаў, братоў клятчастых і напалову паэтаў – напалову празаікаў. Я здыхаю. Я загінаюся. Я на мяжы парога. Я кідаю ў касцяныя жоўтыя рукі какосы, бананы, ківі, разынкі, халву, фінікі, пернікі. Я, загорнуты ў халодную махрыстую тканину, крыва, эпатахна рухаюся паміж плакатна-каробкавай цішыні. Я наведваю некалькіх ахматавак. Мяне не пазнаюць. Ты не Вішнёў, ты – вішнёўка. Часам Астап. Зрэдку гарэлка. Адзін раз два радкі. Я частуюся аранжавымі зарыфмаванымі яйкамі. Я ажываю. Я пачынаю курчыцца. З'яўляецца здольнасць рухацца вусенем. Мой нос свідрue цішыню. Мой язык плёскae пацеркі бяздарнасці. Нейкія гаруча-ліпавыя пігулі.

2


Вось. А сёня нехта Абдурахман Ібн Прыйырак abl'ю мяне кіслатой. Каб маладая перспектыўная сволач абрасла нарэшце поўсю. І не псовала сваёй аголенасцю, сваёй дзікай пляшывасцю гарадскі краявід. Каб смаркатая, малочная сволач дужа не задавалася. Каб сволач заткнула сваю скалістую храпу. Таму што каровы дурэюць. Прусаікі паміраюць. Камары загінаюцца. Мацёрыя ваўкі нервуюцца.

3


Учора нейкі Балкамвырадак Ібн Бівень Маманта спрабаваў з пажарнага шланга астудзіць маю свалачную, маё свалачное, мяне свалацістае. Я не даваўся. Я хацеў на шпацырку. У мяне была мара. Я хацеў да помніка. Было 9:00 раніцы. Я ў рудых сподніках качаўся па падлозе, храбусцеў акунёвай луской, мямліў штосьці недарэчнае аб вялікай празрыстай, не кранутай лапамі Ібна... Марыў.

4

Пазаўчора я авварыўся вадкасцю. Я авварыў палец.



ПЕРШЫ РАЗДЗЕЛ:  
ШКАТУЛКА ДЛЯ КОПРА ГІШПАНСКАГА





\* \* \*

сярод партрэтаў вусякоў  
у грукаце гадзіннікаў  
сяджу са смачным касяком  
у касцы макасінах  
і з тварам сінім

\* \* \*

белыя цукровыя людзі  
размаўляюць на іншай мове  
успрымаюць жыщё інакш  
як лаваш як шалаш  
нібыта і няма мяне  
апускаю цытрынавыя рукі ў малако  
спадзяюся на дзіўнае ракако  
але ўсё марна  
гэта — мая карма

\* \* \*

калі ў панядзелак прыйдзе бадун  
гэта тады б'юць у бубны  
і дзымуць у дуду  
не ный  
апранай фрак і шпацируй у ЦУМ  
бяры потную пляшку шампанскага  
і бяры дзяўчыну шамансскую  
у дворыку або парку на лаўцы  
будуць сексуальныя танцы

\* \* \*

самалёты самалёты  
у гэтым слове  
чую клёкат  
чую грукат  
чую гук  
я лячу на самалёце!  
выпіваю вельмі штосьці  
сцюардэсы і пілоты  
пасажыры і кампот  
выпіваю вельмі штосьці  
аблачныы аблачыны  
у самалёце  
у палёце  
сам кампот

Чэрвень 2004

## ПРЫЗНАННІ ПАЛЯЎНІЧАГА

Я люблю страляць дзяўчат і качак  
збіраючы іх тэлефоны ў пачак  
І трупікі іншых звяроў  
напрыклад ваўчанят  
збіраю ў кватэры  
нібыта інтэрнэтаўскія чаты  
Скрозь вату пены  
ты калісьці смакавала каву і рэтраспекцыю  
цяпер тваё маленъкае засохлае цела —  
кантэкст інтэр'ера

\* \* \*

(для паэткі з сумнымі вачыма  
Герасімчук Вікторыі)

Усміхніся паэтка Вікторыя  
абы сэрца затрымцела (у шкіпера)  
быццам пабачыў Башкірюю  
радзіму дзяўчыны-пераможцы  
Усміхніся і пераляці на карціну  
у форме аголенага фазана  
дзіўная фраза  
тым не менш  
Усміхніся паэтка Вікторыя!  
і сум ператворыцца ў бусла  
я на далонях падношу падарунак —  
паветранага слана  
Дык усміхніся!

2005  
Пленэр  
Сімахі

\* \* \*

калі падносіш шклянку віна  
ўшчыльную да вока  
здаецца там поўзаюць чырвоныя слімакі  
быццам бы яны аб'еліся маку  
быццам бы на паласатым кіліме сядзіць калмык  
у яго няма ні маёнтка ні замка  
адно — станкавы қулямёт  
ягоная қуля шукае  
вялікі шар і ў латках намёт

выпіваеш шклянку чырвонага віна  
і атрымліваеш краплю гарачага свінцу

2005

\* \* \*

У гэтым бункеры  
пад назвай інтэрнат  
літ-інстытута я завёў  
сабе маленъкага дзіка  
каб ён быў тутэйшым  
набатам-бзікам  
ды выцягваю — наган  
мы — дзікунскі аголены збан!

\* \* \*

пупок — гэта кіршак  
які разявіў дзюбку велічынёю з грэцкі арэх  
там ён кажа пра вечнасць  
што выяўляеца праз дзурчэнне пуза  
паўзуць вусені на заход  
хочуць цуду ды трапляюць пад дзюбу  
гэта не музыка — эратычная муз  
для пупка які спявае пасля смачнай зупы

2006

\* \* \*

да батарэяў прывязаны мёртвы дворнік Ягор  
у ягоных кішэнях дохлы знайдзены электраманцёр  
а ў капелюшы апошняга вынайдзены кранаўшчык  
з галавой працятай таварышам ВЦЫК (чык-чык)  
дык і іншых рабочых знайшлі недалёка тут  
яны ляжалі пад лістотай і курлыкалі нешта  
нямецкае кшталту: алес капут!

## **У ПАДАРУНАК – ГАРБУЗ**

У мабільнік шапчу  
я злосныя слова  
метафары чорныя  
чорныя строфы  
дзяўчынцы далёкай нябачнай  
я казкі пяю  
пра қаханне і зраду-змяю  
я дзідай празрыстай махаю  
як хакер  
як рэферы  
як хакеіст  
у мабільнік шапчу  
я таемныя слова  
дзяўчынцы дару я ланцуг  
не свабоду  
гарбуз – сямейны цугунд

2005

## ПУНОЕ дзіця

у пене я падобны да Дзеда Мароза  
у пене я быццам круасанавы конь  
у пене я добры — нібыта казачнік дзядзя Вова  
рассоўваю рукі ў бакі  
і махаю чырвонай сухой рыбінай  
выпучваю вочы-разынкі  
шкарлупа ламаецца і выпаўзае язык  
нацягваю на твар шалёныя чорныя бровы  
клацаю па кадыку — сяку дровы  
п'ю піва порцыямі для бізона  
і паступова перад вамі барадаты злосны зомбі

\* \* \*

ты мне падарыла шведскага прусака  
маленькага паласатага скандынаўскага казака  
яго завуць сакавіта і проста — какіляка  
ён падобны на марожаную лялечную кільку  
калі яго кладуць на падушку пад шпільку  
я раблю з яго партрэты-калякі-малякі  
ён спявае па-шведску пра бякі і какі

## **РЫМСКІЯ СТАДЫЕНЫ**

я абыходжу гэтага чалавека па шпалах  
спыняюся ля зубатых семафораў  
углідаюся ў ягоныя пшанічныя бровы  
шкляныя вагонныя вочы... нос...  
прыступкамі мармуроўмі нос  
падбароддзе...  
цаглінавае падбароддзе  
чырвоная з балотнымі кветкамі шыя...  
кадык як выспа на возеры кумыс  
гэтае квадратнае тулава-батон  
якое ўпрыгожвае гальштук-пітон  
рукі... якія вялікія камбайнёрскія руки!  
якая ўпэўненасць  
ува ўсёй гэтай постаці!  
падножжа якой бетануецца ботамі  
чорнымі лакіраванымі караваямі  
але самае дзіўнае  
і жоўтае  
і пяшчотнае  
і сернае  
і мёднае  
і пухнатае  
з чорнымі калматымі вейкамі  
**ВУХА!**

туды залятае пчала!  
туды запаўзае вясёлы прусак!  
туды заплываюць белыя параходы!  
туды бягуць мыльныя спрынтары!  
гэта — рымскі стадыён  
для  
аматараў  
старажытнасці

\* \* \*

(страшылка па слядах  
класіка бел. літ. В. Жыбуля)

Дзеткі, як цукеркі,  
Плаваюць у сіропе.  
У руках — паперкі,  
Гальштукі — у роце.  
Верасень на небе  
Скача, быццам коцік.  
Венцер, як фельдфебель,  
Заглынуў свой корцік.

Не пужайся, Коля, —  
Гэта ўсё з альбома.  
Ціха спіць уся контра,  
У кішэнях — бомбы.

## **ГЕМАТОМА ГАЛАВЫ**

Мая левая нага была вялікая і жоўтая, з падазронымі чырвонымі фурункуламі. Таму я вельмі ганарыўся гэтай часткай свайго цела. Зазвычай я не апранаў нагавіцаў, а насіў чырвоныя трусы! Выглядаў я вельмі модна! Свяціўся, як святлафор.

## **ГЕМАТОМА ГАЛАВЫ № 2**

Я гляджу на цябе па тэлевізіі. Ты сталееш,  
мой дыктатар. Твая галава аздобленая  
зморшчынамі ды пухлінамі. Я таксама  
сталею, пухну ды жаўцею. Мы выглядаем  
як пераспелыя агуркі. Абодва хутка будзем  
маразматычнымі чарапахамі. Сівыя валасы  
ападаюць як лісце. Мы памрэм разам.  
**НІХТО НЕ ВЫРАТУЕ.**

## **МЁРТВАЕ АЛЕ ПОННАЕ**

Праз трубы выпаўзалі тлустыя птушкі.  
Лапкамі пакідалі адбіткі на пыльным  
асфальце. Фальш качаўся капуснай галавой і  
запаўняў каністры мёртвых паэтаў.

\* \* \*

граю на ліры і п'ю самагонку праз рыльца  
вы мне паверылі?

гэта — файна

я адчуваю сябе трохгаловым гадам  
бяру адну галаву і кідаю ў ванну

другую ўпрыгожваю не каронай а залатым крабам  
трэцюю качаю на талерцы і гляджу там будучыню  
бо на небе маё імя ў выглядзе італьянскага дучы  
карацей кажучы: не паэт — сябра чукчы

граю на ліры і п'ю самагонку праз рыльца  
снег асядае пухам

пылам халвы

у хустку закручаны трохгаловы рыцар  
смех выпадае пыхай

дым з аблокаў робіць руды цар  
дарагім абадком грукае слова: няхай

23 верасня 2006

\* \* \*

сінія шыльды Барадатыя бабулькі  
пальцы ў солі і снежныя кулі  
я — на дарозе стаю на марозе  
варушу вуснамі быццам вусенямі

Сакавік 2005

\* \* \*

Твой шматгабарытны страёнік, пабудаваны  
пры дапамозе піўных лімузінаў і каўбасных  
сховішчаў, уяўляе з сябе жоўты месяц у  
перыяд саспеласці галандскага сыру. Можна  
не карыстацца бубнам, а граць на твайм  
пузе. Так-так, даражэнкі! Ты — звычайны  
гібрыд дыназаўра і гіпапатама. Твая  
каштанавая туша перад вачымі — нібыта  
трэйлер.

Красавік 2001  
Санкт-Пецярбург

\* \* \*

Лоб раскручваецца белым пластырам.  
Быццам шаша, пракладзеная ў напрамку  
празрыстага неба. Калі далонямі захінуць  
твар, падаецца, што сядзіш у панцыры. Але,  
на жаль, маё трэцяе вока выкацілася лупай  
і зачапіла небастык. Гучна крумкае мой  
кадык.  
Дык. Дык. Дык.

2001

\* \* \*

Запісаць сваю думку — тое самае, што  
забіць мураша. Мурын коціць шар. Гучыць  
беларускі марш. У кампутары сущэльны  
кірмаш. З вуха выязджае машина. Галава —  
гумовая шына.

2001

\* \* \*

бачыш я ў гаштаках танчу амерыканськае танга  
у майм носе կальцо  
у вушах слыхавыя аппараты  
зубы мае вывальваюцца і ляпаюцца гукам даміно  
сківіцы я прыхаваў ужо розных памераў і афарбовак  
ашынік з ланцугом таксама маю  
зірні на мой пупок круглы ружовы з украпінамі  
бурштыну ў ім будзе таксама կальцо  
а тутэйшыя сцены я пакрываю іерогліфамі  
у гэтай камеры № 5 асветленай дзіркамі  
і клятчастымі ліхтарамі  
гаўкаю гаўкаю гаўкаю

1997

## **Я ХАЧУ ЖАНЧЫНУ!**

(дробныя здзекі з феміністак)

Пасля 20 красавіка я звярэю. Мяне пачынае скручваць у трубачку. Я! Хачу! Жанчыну! Так — менавіта. Мяне, як кажуць у народзе, пачынае кілбасіць. Mae вочы круцяцца, нібыта ролікі. Цела қалоціцца, як у паралітыка. Я! Хачу! Жанчыну! У красавіку мая прырода распачынае дзівосныя карагоды — яна патрабуе пяшчотных дзявочых краявідаў. Уначы я выходжу на балкон і крычу: «Ха-чу жан-чы-ну! Цёплага! Мяккага! Цела!»

2006

## **СКРОНЕВЫЯ ПАВУКІ**

я сыходжу з глузду  
у маёй торбе ляжыць мука  
на язык кладу павука  
я сыходжу з глузду

пчолы джаляць мой інтэлект  
неба жоўтае — гэта амлёт  
і сабакі скурай як плед  
усё ліжуць і ліжуць мой след

гэта я — шасціногая саранча  
гэта я — шасцітонная каланча  
гэта я — кат з метро  
амаль ланч  
амаль қалач

вагон не вагон  
цягнік не цягнік  
ногі як барабаны  
слойкі як бананы

ранкі на пысе моднай  
бакенбарды падаюць на дно  
кансерваванай балеі але  
ваніль Сервіс Кокан  
я іду за мапай Суматры  
кардонныя матрацы назбіралі розуму  
спермы Расы



ДРУГІ РАЗДЗЕЛ:  
АДБІТКІ ПТУШЫНЫХ ЛАПАК



\* \* \*

мажліва адно тое і трymае  
мяне на гэтым свеце  
што не важнае і простае  
чыстае дзесьці  
па-за майёй свядомасцю  
разам з табой  
з тваімі фактурнымі вуснамі  
матылькамі ўкусы  
бягуць па тваіх плячах  
выклікаючы смех  
мажліва адно тое

\* \* \*

ты — памерла  
ты засталася ў тых часах  
у тых снах  
у тым вясновым лісці  
у тых цёплых дажджах  
у тых пацалунках  
і тых словах  
у тых лістах з маляванымі кветкамі  
і дурных стракатых паштоўках «Майму Напалеону»  
ты — памерла  
і колер вачэй тваіх  
што працінала сонца  
сплыў ад мяне параходам  
белым вясельным  
пакідаючы на маіх руках пахавальныя стужкі

\* \* \*

пойдзеш у правы бок — сабака  
пойдзеш у левы бок — сабака  
пойдзеш прама — сабака  
азірнешся — ты  
адна ў сабакавых вершах  
сабака сябра чалавека лепшы  
няма ні апошніх ні першых  
сярод жывёлаў самы найменшы  
іду наперад адзін  
ні Пушкін ні Аладзін...

4 ліпеня 2003

\* \* \*

У рыфлёнай разынкавай талерцы нарадзілася тваё імя  
якое ператварылася ў пухкую белую аблачынку  
паляцелі сняжынкі блішчастыя крыштальныя  
яны падалі на шклянкі талеркі патэфон  
кнігі і ціха звінелі  
я глынуў даўкага чырвонага віна  
і мне падалося што я глынуў успамінаў  
бо ўзгадаў цябе  
я пачаў шукаць тваё імя  
я зазіраў ва ўсе куткі і нават  
прачытаў малітву  
а ты схавалася на люстранай шафе  
там ля сухіх кракадзілаў  
фотапавелічальнікаў бінокляў  
аленевых рагоў жоўтых камянёў з Каўказа  
я ўзяў пэндзаль фарбы  
і зафіксаваў тваё імя на сваіх вуснах

1997

\* \* \*

вусны як матылькі як прапелеры  
веерам валасы  
вочы — зялёныя абадкі ў чорным аксаміце  
рукі як ластаўкі  
чыстая песня для класіка  
беларускай літаратуры  
гучная партытура  
для кампазітара  
неверагодная  
суперкласная калядная  
лепшая першая — ты

\* \* \*

хачу бачыць як ты аголеная пойдзеш па лісці  
распачнеш песню пра зубра  
будзеш махаць чырвоным шарам

\* \* \*

дзяўчына з поступам бусла  
лёгкая як вецер  
светлая як сонца  
чароўная нібыта сон  
вясёлая і чыстая  
як прамень святла  
дзяўчына з поступам бусла  
я гляджу на цябе быццам сом  
быццам слон  
я стаю як абарыген з вяслом  
у маіх вачах няма  
ні думак ні слоў  
я зачараваны ад магічнага святла  
дзяўчынай з поступам бусла

\* \* \*

вершы  
пішуцца  
шэптам  
цішыні

2003

\* \* \*

Мне здаецца, што дзень ператварыўся ў  
мой ценъ. Я стаю каля гарбатніка і  
адчуваю, як пара падае на мяне пледам.  
Вечер круціць педалі веласіпеда. Я  
ўглідаюся ў очы свайго дзеда.  
На шкле застаецца мой дзіцячы след.

2001

\* \* \*

Галасы  
сытыя паэтычныя пысы  
на чырвоным століку сыр  
у ім ёсць твае рысы  
Галасы  
валасы пахнуць чаромхай  
Галасы  
слушаю космас

\* \* \*

ты пусціла  
не вецер што раскідае  
залатыя фіранкі на вокнах  
ты пусціла ў свой карабель  
гарпуншчыка ў пагонах  
звера-тэрарыста  
што разбурае вагоны  
у гэтых зімовых шыротах  
сярод крывавых шпіляў  
і потных зялёных шпротаў  
я думаю толькі пра сонечную буру  
і тваю смешную алергію на котак

2 сакавіка 2002

Масква

\* \* \*

калі спыніцца маё сэрца?  
я імкнуся да гэтага штодня  
паглынаю атруту гэтага для  
пакункамі і бутлямі  
я — вялікая тля

\* \* \*

Я ажываю на поўначы  
З грудной клеткі вылятае барвовая птушка  
Вечер плёскae туш  
Бразгае электрычная катушка

За фіранкамі сілуэт каханай

2001

\* \* \*

вусень — гэта згубленыя вусны  
я марынью свой сум праз мус  
мае мары выслізнулі ў мыйню  
не магмай — аскомістым смакам

на даляглядзе не вочы дзяўчыны  
— мускат з макам

10 сакавіка 2001

\* \* \*

слупы на дарогах — гэта срэбныя відэльцы  
відарыс шашы — гэта шахматная гульня  
проста на сэрцы чамусьці туга  
насоўваецца туман  
пацалунак разбурае сум як буран  
на душы — рана

\* \* \*

у шкло акуляраў б'юцца чайкі  
гэта на скразняку разынкі  
твае валасы — фіранкі  
твае слова для мяне пазыкі  
хачу быць вар'ятам  
бо вакол туман — белая вата

\* \* \*

пісьменніцкія разборкі  
з'едлівыя мікрофоны  
котка выцягнулася фанендаскопам  
мікробы свецяцца фосфарам  
— гэта дзень разваліўся на слова

\* \* \*

я зрабіў карціну вечнага  
думка выспявала плафонам  
акведук бурбуліўся венамі  
ты ляжала на канапе неба

18 сакавіка 2001

\* \* \*

не шукайце мяне вечарам дома  
я гуляюся ў футбол срэбным месяцам  
я запаўзаю п'яўкаю ў далечыню траўня  
смакчу мёд сусвету

\* \* \*

твая англійская мова патрабуе қавы  
думкі блукаюць па дрэвах як спадар Кафка  
марозіва сёня нядрэннае з прысмакам вачэй  
мая галава напалову ў Францыі  
побач з табой  
я перастукваюся пры дапамозе рацыі  
мае вершы — радыяцыя

\* \* \*

я стаміўся ад сваёй злоснасці  
на маіх пагонах свецяцца філасофскія зоркі  
схаваю сцяг садызму на дно залатога куфра  
буду піць з кубка твой халодны подых

\* \* \*

на падваконні тлустыя бутэлькі  
на вокнах млявыя матылькі  
гаркавы подых вуснаў перакуліў столь  
на сэрцы шнары сталёвыя  
гэткі клёвы настрой

\* \* \*

На ганку сядзелі тры птушкі  
сіняя зялёная і чорная  
Яны чысцілі пёркі  
і міргалі вачыма  
Багдановіч Шукайла Грамыка  
словы выступкалі сінімі літарамі  
і замацоўваліся на ганку  
ціхім вясновым ранкам  
я стаяў каля беларускай хаткі  
я раздумваў пра фармаванне нацыі  
жоўтымі далонямі махала акацыя

26 траўня 2001

## **ПАЦАЛУНКІ ПАДАЮЦЬ ЯБЛЫКАМІ**

твае акуляры я знайшоў пад піўнымі арэшкамі  
яны свяціліся тваімі фінскімі вачымі  
рэшткі замка былі магчымы  
накшталт маёй афрыканскай души  
я рушыў да чарадзейнай мары  
у слоўніку шоргалі вершы

ветракі скручвалі паветра

3 чэрвеня 2001

\* \* \*

Стакгольм — каралеўскія горы  
Вечер б'еца аб скулы бруку  
Тутэйшае сонца накшталт залатой манеты  
Камяні-манжэты ў бурбалках шкла  
Здаецца за спінай вялікія крылы

\* \* \*

словы ўзнякаюць нечакана  
падаюць на нас сняжынкамі  
падаюць на нас голкамі  
а часцей за ўсё кроплямі дажджу  
асяджаюць на твары срэбрам  
рэгулююць такім чынам надвор'е

12 снежня 2004

\* \* \*

вяртаюся...  
вяртаюся ў родны Менск  
уваходжу ў цёплы кісельны туман  
сярод жывых гмахаў  
рассыпаюся празрыстымі каменьчыкамі  
і зямлëй

\* \* \*

ноч разломваецца ад голасу тэлевізара  
па батарэях паўзе танканогі павук  
даю павуціння візу не прыкладаючы рук  
даследую рух  
даследую кватэрныя плямы  
моль пырхае ля пыльной жоўтай лямпы  
я сяджу ў піжаме на геаграфічных мапах  
і раздумваю пра залатую халву і ейны пах  
якая аздабляе сонца на досвітку

пішу вітальны скрутак

Сакавік 2005

\* \* \*

дараваць крыўду ворагам  
не крычаць і не смяяцца  
а зазірнуць у лупу  
і пабачыць там каларадскага жука  
што варушыць вусікамі і лапкамі


ён — як я  
не лепшы і не горшы —  
са сваімі турботамі

пайду да бабулі на гарод  
абую гумовыя боты  
і пакладу суразмоўцу  
на ліст бульбы —  
няхай лётае

\* \* \*

у пячоры — рэха асаблівае  
яно нагадвае кветкі азалій  
па залах гуляе каляровая забаўка  
бавіць час лепш разам

Сакавік 2005



**ТРЭЦІ РАЗДЗЕЛ:**  
ЗАЛАТЫ КОТ

—  
70

## **МАНАЛІТНЫЯ ПАБУДОВЫ**

### **варыянт № 2**

Часам так бывае  
неяк калі тады  
вось Лаўрык  
кожны вечар сядзіць на зэдліку  
так не так  
не на скале  
не на мачце  
не на даху  
не на дрэве  
не на траве  
не на стале  
не на млыне  
не на пні  
на звычайнім зэдліку  
ці можа не можа  
хаця стрыжаны баранчык  
Лаўрык кожны кожны Лаўрык сядзіць  
ляжыць чытае дрэнь  
сидзіць паліць кубінскія цыгары  
часта міргае левым узбуджаным вокам  
рыкае дрыгае кволымі нагамі

млыны рыпяць  
рыпяць размаўляюць з ветрам  
дзяўчыны мужчыны шамацяць газетамі  
часопісамі  
улёткамі  
аўтобусы омнібусныя  
раз'яджаюць шляхамі заблуднымі  
мастак Юрыла  
ўзводзіць манументальную кампазіцыю  
з бетонавых зорак  
касак  
кропак  
рррррррр.  
Вось ось ото анегдай  
Лаўрык Лаўрыкі  
Паставілі ў полі сопушнае пудзіла  
Рудога нябожчыка Юрылу  
Жоўты шчыт з з з тэкстам

Грамадзянне  
бярыце  
наразную  
гадзіну  
ганіце  
маладушнасць

слушнасць  
выцягнем  
сцягі  
каскі  
фарбы  
розных  
колераў  
выльем на  
свае  
распухлыя  
твары!

\* \* \*

Ці можаш ты вынайсці ў гэтай вёсцы свайго  
кенгуру? Паўсяоль ужо струхлелыя дошкі.  
Коткі крычаць. Бабулькі рухаюцца  
маленьkimі экскаватарамі і цягнуць не  
карой — трактары. Толькі сонца свідрue  
торф. У калодзежы плёскаюцца строфы.

\* \* \*

(садысцкія сны)

Вігвамы праўпльваюць. Карабельныя сосны хістаюцца. Але я не звяртаю на гэта ўвагі. Мяне чакае шчасце. У выглядзе стала, дзе ляжыць чырвоная рыбіна. Вочы яе залатыя. Амаль нежывыя. Пад чорнае піва я разгрызу каханую. Вэнджаную. На зубах будзе смак мора.

2005

## **СІНІЯ ШКЕЛЬЦЫ**

(развітальнныя слова для каханай)

Твой дзень нараджэння распалохаў усіх —  
сланоў, суслікаў і баброў. Толькі я наведаў  
тваё жытло. Мы сядзелі за сталом, пілі віно.  
Твая вайна — гэта навала для тубыльцаў.  
Сярод сцярвозных словаў я вынаходзіў сінія  
шкельцы.

\* \* \*

(правакацыі для выблудкаў)

пусці зубатую կулю ў рот  
яна раскрышыць замок  
твайго механічнага сэрца

пусці зубатую կулю ў аэрапорт  
яна расшкуматае самалёт  
твайго хмарнага неба

пусці... зубатую пігулку ў рот

\* \* \*

не вясна і не краіна  
на зямлі ляжыць мужчына  
бомж  
падаруй яму свабоду  
кінь на пляшку і батон

\* \* \*

не — ён не паэт  
ён цэлафанавы пакет  
з лацінскай булкай

\* \* \*

збіраю вершы  
бы тыя пажоўклыя фота  
з вандровак  
і гэты гербарый трапляе ў альбом

пах восені

Менск, 2006

\* \* \*

Вакол — паэтаў, як прусакоў. І кожны  
кідаецца словамі, нібыта какосамі.  
Я —не паэт! Я — машыніст радка!  
Я ганяю вагоны па рэйках і катках!  
У маіх скронях сядзяць мазгавыя павукі.  
Я выцягваю сэнсавы кій! І таму штораніцу  
ў маім дэпо няма цішыні! Там шкандыбаюць  
не вершы — цягнікі!

\* \* \*

У гэтых валізах успыхвала святло.  
Я люблю выбух нечаканасці. Галава майго  
дома шызафрэнічная сваімі жыхарамі.  
Праўду кажуць: суставы ўтвараюць  
механізм. Але істотна галоўнае — на  
раскладанках краіны ўтварыўся  
Афрыканізм.

\* \* \*

Прыбяры свой язур. Ён вырабляе  
нішчымніцу. Лысыя горы і валасатыя  
аўтамабілі — надта сумнае жыщё для  
любімых блісаў майго люстэрка. Трубы —  
гэта сакуны нервовай сістэмы гарадскіх  
крыгаў. Але засталіся вочы каханай —  
сінія гузікі маёй хартоўні.

\* \* \*

я цябе пакрыўдзіў  
Бо неба было ў болках  
Бо калодзежы грукаталі вёдрамі А хаты  
пляваліся рудымі разеткамі дыму  
я не меў рацыі Даруй чалавечча Пялёсткі  
кветак адляталі ў вечнасць Сёння  
рэчаіснасць набліжаецца да Рэчы Паспалітай  
на маіх далонях шакаладу пліты

\* \* \*

Праспекты нагадваюць мне павуцінне маёй  
кватэры. Яны хістаюцца ад ветру, як струны  
гітары. Машыны перасоўваюцца павукамі  
і мухамі. Толькі мае пальцы ўзлятаюць  
экалагічнымі катвігамі.

\* \* \*

Неабходна вынесці на холад усе самавары.  
Каб зямля забурбулілася і пакрылася  
пальмамі. У лункі мы будзем класці не  
зярняткі, а гузікі. Ракавінкі бурбоцуць  
у пузіках... Дык схавай свой савецкі  
каптурык! Бачыш, як у нямецкіх  
гарнітурах шпацыруюць туркі?

## **СІНЯЯ БАРАДА**

Самым прывабным на трупе была барада.  
Сівяя сіняватыя валаскі нагадвалі  
щупальцы нябачнага марскога жыхара.  
Яны ўтваралі ці то павуцінне, ці то  
сетку, куды трапляюць жывыя істоткі.  
Так-так, у такіх пастках вязнуць  
выключна залатыя мушкі і рыбінкі.

2002

\* \* \*

у вадасцёкавых трубах майго дома жывуць мангусты  
бегаюць і грымяць як хрусткія качаны капусты  
я лаўлю іх і яны віскаюць ад пакутаў  
ад маіх вершаў атрутных  
разбягаюца па цёмных кутах  
і ў руках пакідаюць толькі сваю паласатую скуру  
па вадасцёкавых трубах бегаюць натоўпы мангустаў  
яны забягаюць у мой сад і крадуць салодкую сакуру

19 кастрычніка 2006

\* \* \*

лыжкай нібыта сонечнай адкруткай  
нібыта люстэркавым спрутам  
я запаўзаю ў трохлітровы слоік  
ем варэнне з сочывам быццам частуюся думкамі  
па венах бяжыць электрычны сок

2006

\* \* \*

Кот адкусвае ад мяне  
кавалкі Ад задавальнення вурчыць  
чмякае Кроў як атрамант  
Яна ператвараецца ў маленькія  
лужыны У маленькія моры

Звер пушысты Звер цудоўны  
Ты адчую свежасць мяне  
Ты спазнаў смак геніяльнасці  
Смак прыгажосці дурной  
Лізай Лізай язурыкам шурпатым

Камечаная газетная папера  
там хаваецца стаднік  
майго пяра У гэтых адбітках  
памірае псіхолаг халодных начэй  
пад вострым скальпелем жывёліны

Сонца падае за люстроную шафу  
Словы вылятаюць з хрыпам  
Усё трапляе ў зарасці трыснягу  
Як прыемна адчуваць ненаеднасць  
плоці Раздзіраецца мяса  
Думкі скручуваюцца ў курх

1997

\* \* \*

Залатыя шыльды разлятаюцца, быщкам  
птахі. Па небе кроцяцца чырвоныя зоркі.  
Тынк падае з помніка Змішеру Вішнёву.  
Вайскоўцы маршыруюць па прашпектах  
і співаюць песні пра Пеліканай  
і расстряляных паразітаў. Боты блішчаць  
сажай. Шаблі зіхацяць марскімі хвалімі.  
Аўтаматы варушацца, як змеі. Каменныя  
вуліцы перакідваюцца ліхтарнымі ценямі.  
У паветры коўзаецца пах ваніліну і дух  
нябачнага чарадзея, які б'е ў дамах шкло  
і ўпіхвае ў пад'езды шэрыя мачты.

1996

## ПУНКЦІРНАЯ ЦЫТАДЭЛЬ

варыянт № 5

Я чалавек  
збіраў смецце  
замятаў яго драцяным венікам  
у саламяны шуфлік  
Затым тупаў у калідор  
і высыпаў сабранае ў пляміста-зебравую скрынку  
Мармытаў песеньку аб мухаморы  
Расчыняў акно ў у ў  
Слухаў перашпітванне каштанавых і дубовых лісткоў  
Высоўваўся ў (на)  
і спрабаваў злавіць за хвост журавінавую стрэлку  
страказу Але яна не лавілася  
і весела қружыла ў паветры  
Потым я выкульваўся з акна  
падаў з вышыні другога паверха  
Ляцеў марудна  
Павольна круціў галавой па баках  
і размахваў рукамі  
Пасля паглыбляўся ў нешта мяккае  
ліпкае  
цёплае

аскомістae  
Цялёпкаўся  
адплёуваўся грудкамі зямлі  
Даваў нырца  
Рыў равок  
І вось я  
знутры ўвесь добры  
ўсміхаючыся  
бэзавы  
ўпаўзаў у пячору  
Да возера-пульхнага каравая

\* \* \*

я забраўся на гару  
сярод дрэваў і вялікага сонца  
я раздумваў  
пра тых хто мае рацыю  
а хто не  
хто многа п'е  
альбо той хто не  
але тут важна  
зразумець што сонца на дне

Славенія, 2006

\* \* \*

вымаўляю слова  
выкryкаю слова  
шапчу слова  
паўзу са словамі  
і калі я ўвесь у брудзе  
я выкладаю на стол сваю душу  
за грукатам і чорным віном  
у кубку плёскаецца цішыня


Славенія, 2006

## ДУМКІ ПРА ЛЮБЛІН


кожны горад жывы —  
шапчу я...  
на відэльцы — курчаня!..  
кожны мае свой вецер  
быццам кетчуп  
кожны горад —  
мае дождж дзяўчат і шары!  
быццам талерка шаурмы  
кожны горад маўклівы  
і гучны  
як нябожчык ці цягнік  
кожны горад —  
мае свой характар  
настрой усмешкі і зубы  
калі не цнатліўкі дык сцервы

узмахваю рукамі быццам шаман  
сябра-растаман налівае штосьці  
шапчу пра нянявісць да чытання  
таямніча шапчу  
чухаю галаву  
адчуваю горад

Чэрвень 2006



ЧАЦВЕРТЫ РАЗДЗЕЛ:  
ПІНГВІНЫ І ВЕЛІКОДНЯЯ ЯЙКІ





## 51.

Я вырву зубамі ўсе гузікі на гэтых сініх джынсах.  
Дзяўчына стаіць у метро. Станцыя метро «Інстытут  
культуры». Я адчуваю кожны міліметр дзявочага  
цела. Адчуваю астральна. Mae пальцы ўжо паўзуць  
па рэльефе джынсаў і сма��аюць дрыжэнне ног.  
Пругкае неба. Там я скрыжуся. Паходній будзем  
гарэць. Мой сябра мастак Каха неяк прызнаўся, што  
паміж жаночых ног павінна быць бачнае святло, каб  
там пралятаў бейсбольны мяч. Я згодны! Я праймчуся  
тут шайбай! Ты выгінаешся ў сваіх джынсах кобрай.  
Эластычная і прыгожая. Жаданая атрута. Напіца.  
Здохнуць. Стрымацца немагчыма... Падысці й запаўзі  
пад тваю джынсовую коўдру. Шкло трымціць. На  
поручнях пагойдваюцца рукі. Станцыя «Плошча  
Перамогі». Я выходжу. Я выпускаю джына. Па целе  
нажом! На горла шыну! Ша!

2001

\* \* \*

калі здаецца ўсё скончана — распачынай з нуля  
вельікодныя яйкі і круглая зямля  
галубы на талерках — святлом сваім гараць  
роспач сыходзіць калідорамі ў чорны і страшны барак  
вусны крывавыя просяць қахання і чорны сцяг  
мёртвы Калігула ляціць на белым кані  
зникні сэрцайка з клапанам —  
шлях мой атручаны — ты назаўсёды спі

2005

\* \* \*

не — вядома: фіранкі былі птушкамі  
і форкті ззялі шклянымі падушкамі  
і люстра напэўна фарматам з кадушку  
усё роўна — але гэта як пеўні ў дужках  
бо без іх няма анічога бяздушнага  
тым больш пазбірай бяззубыя вобразы ў думках  
інакш атрымаецца ціха па пунктах  
без душа і ў гумках  
так сыходзіць танкамі пунктуацыя  
у сітуацыі цырозу тупаочы па  
радках пантофлямі і тапкамі  
гэта пунктуальная акцыя вершаванай акацыі

00:23 10 лістапада 2005  
Менск

\* \* \*

сярод гмахаў жыў голас далёкай маці  
пот збягаў па твары і лупіў пачуцці  
ты абраў не дрэвы не поле а party  
не страшна будзе — гэта апатыя  
мячык скокаў адчуваючы салодкасць кудлатай Каці  
я збіраў залатыя ды не манеты  
а кнігі і карціны — веды  
я казаў — прэч немата  
сярод вады капітан Нэмо — ты  
туман адыходзіў на задні план  
рыкаў турбінамі стары самалёт  
але шафранавы мутант — аэраплан

2005

\* \* \*

ты расpusцілася ў ложку кветкай  
у жоўтых пялёстках — параненая піпетка  
сокам упрыгожаная як быццам німфетка  
першымі промнямі абагрэтая мілая суседка  
сонца з-пад лесвіцы пакоціца яблыкам спелым  
кольцамі будуць лятаць матылькі-селядцы  
голос з касеты ці дыску як у попел  
абуты расквеціць чорным і белым  
я падыду быццам агучваючы роль у батфортах  
і крэйдай накрэслю лепшыя слова  
пра батарэі і бастыёны  
роўна чатыры форты  
што вылятаюць праз фортку  
праз аб'екты ў што трymae фатограф  
праз перспектыву фартэпіяна  
праз канструктыўныя гукі піялы  
што ідуць ад каҳанай  
што расpusцілася кветкай  
няшчаснай у скуранным кабінэце хана

2005

\* \* \*

смерць ужо не за гарамі  
я живу на зямлі як касманаўт Гагарын  
загараць як закручвацца ў цемрач  
праплыць раку пад назвай меч  
значыць гарэць і тримаць агонь  
у ракеты скаваны жоўты конь  
тримаць гонг  
не граць у пінг-понг  
зрэшты мая смерць як срэбная поні  
у зубах якой серп  
і чорныя кратэры з азёрамі-неонамі

2005

\* \* \*

па кроплі выходжу сыходжу  
па кроплі կрыві алкаголю  
сыходжу я кропкамі болю  
іду на паляну на трон  
у руках карабін дзе патрон  
адзін կрэатыўны  
суйцыдалъны і пірамідны –  
я — фараон!

2005

\* \* \*

гэтыя міражы наведваюць не ў кіно  
сню рымаванне бо нармальная справа  
калі падобная пара выкочваеца з галавы справа  
музыка надыходзіць праз Муракамі  
рукамі абхоплівае муркае і крумкае  
накшталт каменя дасланага з далёкага Маямі  
сафіты сапфіры выяўляюць Сапфо  
збіраю гэтыя слова як фота  
складаю па складах па гуках  
выгукваю банальнае зноўку кахаю  
халодна сярод соснаў  
таму прачынаюся недзе а пятай  
слушаю і не разумею сэнсу п'яных сноў  
незразумелае распачне рымавацца наноў  
закляцці пра каляды і грыбы апенькі і плямы  
слушаю і палохаюся гэтага ляманту

2005

\* \* \*

у партфелі — не паперы  
не капэрты не шкарпэткі  
а стогны і скавытанні  
тоны сакавітых нябесных прывітанняў  
у чорным скуранным партфелі  
няма ані сэрца ані душы  
там бездань страшных думак  
прыкладзеш да яго вуха  
і не пачуеш шоргату як у ракавіне  
там ракавая пухліна перапаўзае  
нібыта кроплі гадзюкі ў віне  
у гэтых залах усё цемрач перагрызае  
там Але галоўнае тут памірае  
варыянт зайздрасці

2005

\* \* \*

зімовым вечарам  
слухаў пошчак барабанаў  
вышыгваў пенснэ і разглядаў  
каляндар Надыходзіў Новы год  
на стале ляжалі цацачны сабака і гара бананаў  
я глытаў не валідол а балгарскае віно  
гаўкаў як дог  
шыфраваў святочны код  
жыццё як коціка чапляў на кручик  
яно боўталася і звінела як туалетны бачок  
зімовым вечарам  
слухаў пошчак барабанаў

2005

\* \* \*

Вільня Бранск Беласток  
як мара пра Вялікае княства Літоўскае  
якое ад мора да мора  
як марыхуана як у руках малаток  
паходы заходзяць і ідуць у док  
ды я кладу лупатага карася на латок  
па правадах бяжыць не ток  
гутарка сябра што ідзе на серабрысты каток  
вось такія думкі ў цягніку Менск – Беласток

2005

\* \* \*

капілярныя сцяжынкі бягуць хутчэй  
цягніка ў іх колы нібы сняжынкі  
а вокны зробленыя з хустак і чыпсаў  
калі зіма  
яны ідуць  
калі нараджаецца смех  
памірае пачуццяў цэлы меж  
хмель адыходзіць  
быццам далёкай кахранай подых

2005

\* \* \*

У спокладак — тры порцыі  
сонных пінгвінаў і пляшку воцату  
бо толькі гэтак выратуецца краіна  
рана чырвані праз кран шаманства  
зранку кропае адасобчына  
на вокнах краты анашы  
праз лункі выпаўзаюць нашчадкі  
ціха ляціць у пузу мёртвае рэха

\* \* \*

паветра халоднае — нібыта штык  
папера чорная не тримае слоў  
напэўна здох пінгвінаў шыхт

\* \* \*

хрыплю  
ашчыляюся  
паветра выпаўзае бурбалкамі  
страшна  
страшна  
пальцы ў спражках  
фашисты фашисты  
вакол з каменнымі тварамі  
будзе запечанае сонца марамі  
для цудоўнага пазытычнага футболу  
выратуе энергетычнае кола  
расколваеца на паркеце лак  
страшна  
страшна  
у каляровых бурбалках анаша  
а нашае паветра на струнах  
паміж слупоў і снегу  
ашчыляюся  
шчырасцю  
думак  
чмялі лающца  
у кубках

\* \* \*

Нядаўна атрымаў чэрнана-мазгавую траўму па дарозе ў парк  
не дапамаглі ні маўзер ні атласнае галіфэ  
праўду вылоўліваў як рыбіну-карп  
прывязваў яе за хвост на шарф  
і раскручваў у паветры гэты экзатычны марскі шар  
зрэшты мой напалову труп-фарш  
укладвалі не ў труну а на шафу  
квітнеў сярод ҡактусаў накшталт шалфею  
вочы пузациліся ў аліфных вачніцах і свяціліся як нябожчыцы-феі

2006

\* \* \*

мае думкі ў гэтых мясцінах  
нагадваюць чысты аэрапорт і плаціну  
людзі тут не плююцца словамі  
гэтая мякаць плавае пад языком  
ромам і волавам  
і стварае краявід снабізму  
часам я адзінокі да песімізму  
а часам не  
часам я раблю мазгавую клізму  
з цемрачы я вылоўліваю  
прывіды сяброў  
сотні тысячы зубатых ратоў  
і размаўляю пра  
гэта безумоўна парад  
новых уражанняў залатое бра

4 лістапада 2001  
Масква

\* \* \*

літтары сонныя напаўзаюць кобрамі  
гэта напэўна саната Басаева  
у траўні я гуляў басанож па Стакгольме  
па небе качаліся два сонцы  
твае экстазныя вочы-соты  
я адкрэсліваў контуры горада алоўкам  
тваю кітовую сукенку цалаваў вецер  
ногі архітэктурна зліваліся з вуліцай  
душки склейваліся на брукаванцы  
душам былі позіркі  
думкі ablіваліся шампанскім  
дула гарматы дыхала ў гарлавыя штолньі  
сум асядаў на рукі ліёнем  
без вады здыхалі налімы

2000

\* \* \*

Восень  
дрэвы і апошнія кветкі  
а мне здаецца клеткі  
дзе сядзяць марыянеткі  
пад грукат залатых манетак  
і спываюць песні  
пра нешта паэтычна-пяшчотнае

На патэльнях патэтычныя кексы  
займаюцца з разынкамі сексам

17 кастрычніка 2005

\* \* \*

маленькія пацалункі складаю ў празрыстыя пакункі  
складаю як быццам пакуты хаваю  
акампануе аркестр штосьці пахавальнае  
стаю на каленях у халаце  
гляджу на галаву ў салаце  
і на пурпуровую гільяціну ў халве  
  
хаткі ахоплівае вецер

Красавік 2005

\* \* \*

у гэтай краіне няма крана  
які будзе дом з трапамі  
выспываюць толькі вялізныя раны  
выспятка атрымаюць бараны  
скарпіёны — паўсюль барабанамі  
у бар завітаў белы раб

\* \* \*

Чорныя бяззубыя раты кладуцца  
на палотны Аздабляю іх колерам кітайской вішні  
аздабляю сваёй кривёй Скручваюся ў экстазе  
жоўтымі пальцамі з пазногцямі-рамонкамі  
махаю Злыя гномы смаляць марыхуану  
ды я кладу на палотны алейныя Альпы

\* \* \*

шукаў сярод шатроў паркавых  
пісталет як у актора Макарава  
шаптаў па-шаманску над травамі  
шараўаў паветра рукамі-канатамі  
выглядаў як лупавокая маркоўная карова  
а лістота падала караваямі  
я быў да смачнага ахвочы  
у далечыні плылі сяброў караваны  
чуеш? — шапацеў голас дзяячоны  
як перапаўзаюць восеньскія гукі ў ванне?

Кастрычнік 2005

\* \* \*

Самае істотнае — гэта птушкі,  
Туман гарбаты разам з сушкамі.  
А ўсё астатняе — мана.  
Я чытаю Пялевіна «Амон Ра».  
Сёння — гэта лупатая тахта.  
Шалікам на шыю накручваецца цішыня.  
А вакол — дрэвы, лісце і сакавітая трава.  
Я сядаю ў нерухомы трамвай.  
Некта мяне кранае за плячо —  
Празрыстая мара з вачыма-чоўнамі.  
Горача, горача чамусьці ў гэтай цішы,  
Быццам у руках не книга — гашыш.  
Пад нагамі — газеты і шышкі.

\* \* \*

кадыком бегае свінцовае сонца  
разломвае шкло павуцінне і пыл на мастацкай сопцы  
усміхаюся чыгуновым люкам рота і  
агалляю пустэчу калодзежа і галаву крата  
выцягваю формулу натхнення для тапельца  
замест дыму пух таполі і зялёныя шкельцы

20 сакавіка 2005

## **САЛАТА ДЛЯ ГУРМАНА**

Думкі пад маянэзам ветру

### **1.**

Штодня я думаю, што варта ўзяцца за напісанне рамана. Штодня я коўзаюся вакол гэтае думкі і не распачынаю гэтую паважную справу. Страшна. Ці то баюся першых радкоў, ці то не хапае цвярозых вобразаў...

### **2.**

Мае гульні апроч пачэснай справы ствараюць вакол і чорную страву...

### **3.**

Я люблю купляць халадзец, бо ён нагадвае мне заспіртаваную галаву злодзея. Я кладу яго на талерку і падношу да аксамітных вуснаў каханай. Чырвоны рот агаляе белы тунэль. Праз яго рухаецца тунец.

Празрыстае мора халадца трymае кроплі крыві. Нібыта марская вада прыняла целы загінулых. Людзі падаюць на дно паволі. Гучаць стрэлы колыта. У руках нябожчыкаў заціснутыя крывавыя блішчастыя шаблі. Луска лятае шайбамі.

#### 4.

Дэпрэсія заканчваецца нечакана. Як быццам у люстэрку замест уласнага твару ўзнікае задаволеная пыса пінгвіна. Ён пазірае праста ў очы, і ты выцягваеш аднекуль альпінісцкую вяроўку, чапляеш яе на крук, нібыта спецыяльна падрыхтаваны, і спрабуеш запаўзі галавой у прыгожы дзіравы сачок. Дзякаваць Богу — не атрымліваецца. Нешта ў апошні момент спыняе. Можа, прыродны інстынкт самазахавання?

Дэпрэсія — стрэс. Соль на твары.

#### 5.

Словам не патрэбныя людзі. Яны жывуць ужо асобна — у сваёй гукавой абалонцы. У іх ёсьць свае мары і свае расчараўанні. Здаецца, і людзям непатрэбныя слова. Бо іх учынкі часцей за ўсё не стасуюцца з прамоўленым. І слова, і людзі могуць цудоўна існаваць паасобку. Так, да прыкладу, даволі часта гроши замяніяюць слова.

Словы... ловіш галаву звера.

#### 6.

Радзімкі на целе — гэта караблі Паўночнага Ледавітага акіяна. Так-так. Бо, да прыкладу, маё вока нарадзілася на прасторах тундры. Завея кідала лёдавыя іскры на мой кристалік, і ён ператвараўся

ў паэтычны крышталь. Крышыўся прасаваны снег. На беразе галька кастэтамі.

### 7.

У маіх тэкстах і цягніках шмат вагонаў. Я спрабую з іх выплавіць вялікі гонг. Але ў шпалернай кватэры ляжаць шпаламі нябожчыка ногі. Жоўта-сінія аголенія пальцы ўжо не будуць насарогамі. Горы — гэта раса зямлі.

### 8.

Калі кладуся спаць з паэткай, мае рукі ператвараюцца ў шчупальцы. Замест коўдры я карыстаюся небам. Зазвычай я засынаю толькі на палову гадзіны. У гэты прамежак часу мне здаецца, што я вялікі белы птах. Мае крылы сякуць паветра на лусты белага хлеба.

### 9.

Сёння над газавай плітою я апаліў рукі. Валаскі шыпелі і знікалі назаўсёды. Паступова скора ператваралася ў чырвань атласу. Мне не патрэбныя на руках хлебныя каласы! Рукі я астудзіў з-пад крана кока-колай. Потым да мяне падбег кок і крыкнуў: «Я люблю фокусы!». Неба плакала барвовым соусам.

## **10.**

Часта з крана, які знаходзіцца на қухні, крапае не вада, а нешта атрутнае. Я з задавальненнем збіраю вадкасць дзеля асабістых мэтаў. Бо ў маёй кватэры жыве мурын. Ён харчуецца выключна курагэ і дурнымі қурыцамі. Зрэдчас ён грызе і самую клетку. Тады я паліваю яго з вогнетушыльніка пенай. Мурын курчыцца, чырванее, выцягвае з цела пазваночнік, махае ім і канает. Але з ягонага рота працягваюць выплываць чырвоныя чарвякі. Гудуць болкі над борам.

## **11.**

Партфелі трэба губляць своечасова, каб ачысціць сваё жыщё ад самых неабходных дакументаў! Преч сантыменты! Паперы — не арэхі кедравыя! Народзяцца новыя кіламетры! Рыхтуй кеды!

## **12.**

На маіх нагах растуць лямпачкі. Цытрынавыя і кавуновыя, мельхіёравыя і залатыя. Яны ўключаюцца па начах, калі я плаваю ў твайм ложку.

## **13.**

гэтыя вусны — для таго, каб іх цалавалі

## **14.**

Сёння ў ванным пакоі я адчуў твой пах. Пах свежай  
бялізны. Пах лета. Праз два тыдні ў цябе вяселле.  
Усё. Ты будзеш саграваць не мяне.


## **15.**

Добры дзень! Гэта – я. Кажуць – стра-аашны  
чалавек! Пішу вершы, карціны і займаюся  
перформансам. Ты пытаешся, што такое перформанс?  
Ёсць у мастацтве гэткі таямнічы звер... паходзіць,  
паводле таварыша Сіна, ад словаў «пярлоўка»,  
«форма» і «манія». Вось так... А стра-аашны я тым,  
што веру ў каханне. Ды не проста сяк-так.  
А напоўніцу. Пропагандую свабоду ва ўсіх яе  
вычварэнствах...


## **16.**

у парабелум укладзенае маё слова

Менск, 2004



**ПЯТЫ РАЗДЗЕЛ:**  
**ВЭНДЖАНЫЯ КЛЁКАТАМУСЫ**



130

## **ФАРАОН У ЗААПАРКУ**

Мы сядзелі па кутах кватэры на қукішках. Кілішкамі.  
У капялюшыках з залатымі фішкамі. Як мудрацы,  
маўчалі і думалі. Дудзелі патрошку. Сузіралі. Сонца  
люстроное. І раптам зрэдку ўскоквалі, хадзілі,  
спрабавалі крычаць, але не маглі. Галюцынацыя  
клалася на мазгі. Дзень перапаўзаў па кватэры  
светлым напільнікам і клубкамі запальваў пыл.  
Глюкозай качалася моль. На паперах қрычала паэзіі  
соль. На падваконні ляжаў пасінелы сантэхнік  
і дробна ікаў. З піялы мы пасыпалі яго расцёртай  
крэйдай. Белай і шэрай. Бура-малінавай. Ягоны лоб  
перасякалі маленъкія калдобіны. Быщам пячаткі  
брывтвіны. Адно вока выкацілася і чырванела  
семафорам. У некаторай ступені мухаморам. Нос  
уражваў сваёй крызвізной і ёмістасцю барвовага.  
Хтосьці шпацыраваў па бору. Вусны здаваліся дрэвамі  
перакаці-поле, яны ўвесь час торгаліся  
і натапырваліся. Пупкі твару. Шыя здзіўляла сваім  
кадыком, які вытыркаўся паплаўком. З камбінезона  
тырчэла каламутнае рыльца бутэлькі. Падобнае да  
патыліцы. Наогул перад намі быў нават не сантэхнік,  
а нейкая дзіўная рыбіна. Біна Ры. Дзікая рабіна. Мы  
прызывычайліся ўжо да дзіўнаватых пераўтварэнняў

новага жыхара нашага дома і таму моцна не здзіўляліся. Хутчэй прыглядваліся і напружана думалі аб асаблівасцях чалавечай прыроды.

— Ён хутка трапіць у летаргічны стан. Гэта заўсёды адбываецца з людзьмі, якія вядуць няправільны лад жыцця, — сказаў Фараон і змоўк.

З увагнута-выгнутай якарнай жырандолі на нашыя сінія летаргічныя пальцы асядалі пёркі. Празрыстыя белыя роздумы. Шыпей вецер.

## У ЛОДЖЫІ СЭРА ТАТЫ

Салянка шпурляе промні, і яны расколваюцца аба кактусы. На плясміне карамельнай брыдасці рыбыны косткі распускаюцца веерам чистых картаў. Перапончатыя шахты запаўняюцца бутлямі рознай пароды. Разнамасныя қурапаткі разгульваюць крумкнутымі калгаснікамі. У цэнтры гэтай рэчаіснасці знаходзіцца маленькі лысы ўцёс, на вяршыні якога бліскае пара паліраваных шчарупкаў.

## ВОГНІШЧА ДЛЯ НЕБА

У яечнях ёсьць свая цішыня. Жаўткі — падобныя да запаленых вачэй. Так-так — усе мы аматары смажанага кан'юнктыўіту. А белая махра вакол

жоўтага — гэта нечы мёртвы голас. Зрэдку мне падаецца, што і мае вершы запякаюцца на патэльнях нашых грамадзянаў. У гэткія хвіліны я ўяўляю свой доўгі распараны язык, які выпрастаўся і нападае на нечы відэлец. Ша!

## ХАТНІЯ ПАПУГАІ

У каханні няма мяжаў. Жменя жукоў. Мех жанру. У гэтай прасторы адсутнічае садамазахізм. Тут прысутнічае рамантычны ідыятызм. Сад і дом Фрэйда адпачываюць. Лінчаванне ў колах дазволенасці. Краіна з двух чалавек — клетка для хатніх папугаяў. У рамцы пад шклом сядзеў вясёлы дантыст і выкалупваў свае гнілія зубы...

## ЗУБНЫЯ ПТУШКІ

Кілім, на якім праастаюць рэчы, ёсьць у пацуковай нары, якая стаіць на пласні Камю і К., якая даўно патанула ў жэлацінавым пылку папяросы, якая ў грэйпфрутавых зубах пакамечанага грамадзяніна, які сядзіць у царкве і чытае газету «ПРАЎДА».

## ТАРАПУТТА. ТАРА-ПУТТА

За мутным шклом у пакоі А з раслін В асыпалася рознакаляровае лісце і краскі. Там сядзела котка з вачыма, падобнымі да накрывак ад «Пшанічнай». Там вісеў малюнак 5 х 5 (з выявай дурня, які п’е кісель). Там стаяла эбанітавая тумба з гадзіннікам (у выглядзе голага ідыёта), які цікаў у зваротным напрамку. Там ляжалі кнігі (99) з назвай «Казкі ад дзядзькі афрыканца». Там ляжаў паласаты пяхцяр з дзіркамі, падобнымі да гайкавётаў. І вось сярод гэтай пышніаты, нібы струк чырвонага перцу, чалавек па імені – Я.

Я (дакладней – ён) сядзеў у адных абрыйкосавых плаўках на бегемотазэдліку. Сядзеў Я і размахваў рукой з алоўкам. Сядзеў Я і лаяўся.

Раптам – званок.

Прыйшоў чалавек – Ён. Уесь у жоўтых гумавых латках... І сказаў адно слова:

– Клёкатамус.

Раптам – званок.

Прыйшоў чалавек – Той. У трусах, баталах, пальчатках, цыліндыры і акулярах. І сказаў Той два слова:

– Клёкат Тамус.

Пазней прыляцелі плоскія зялёныя птушкі. Яны трыв разы пракрычалі:

– Клёк Катам Мус! Клёк Катам Мус! Клёк Катам

**Мус!**

Паказалі барвовыя язычкі. Паплявалі на крылцы.

Паскакалі. І палящелі.

## ГРЫМАСЫ

### П'янай казка

Меч — штопарны, тупы, які не забівае.

Морда — чучмекская, гумовая, непраўдападобная. Я — шаленец псіхапрыдурковаты, сяджу на звар'яцелай канапе і пішу чарговую бязглуздзіцу. Мне дрэнна. (Ну-ну.) Але я керпаю. Страчу опус.

Брыдка. У мяне «накіпела» да самага скону.

Такі ж ненармальны, як і я, крытык напіша разгромны опус з нагоды... Ці без? Няхай піша.

А я сяджу на звар'яцелай канапе і катую цябе, дарагі чытач. Ці ты не дарагі? Даўно пашараваны, стомлены, ледзь жывы? Тады шкада, але ўсё ж, спадзяюся, ты вытрымаеш мае душэўныя выліванні і пляванні да скан... сканання. IX. Хворай. Скалечанай.

Я грэшны... Я грэшны... Я грэшны... Як улагодзіць грахі? Божа, даруй! Дапамажы! Я дапішу гэты... Гэты летапіс. С. С. І калі апошнюю старонку гэтай працы перагарне хоць адна рука выпадковага чытача — я буду рады. Дасягнуў ўсё ж свайго. Таму распачнем. Стаяла ў адным (ці некалькіх?) балоце скрыўленая

лазня. І жыў у ёй лазеншчык Карней Бессмяротны – заўзяты махляр і прафесар батанікі. Жыў ён – не сумаваў. Парыўся штодня ў сваёй прагнілай да дзірак лазні і жаваў нязжоўнага індыка. Піў па сацыялістычных святах вялікі қубак гарэлкі, закусваў маленькай жабкай і зяпаў песню пра цара-бацьку.

А зредчас да яго ў госці заходзіў лясун. Убогі балотны старэча. Які прыносіў з сабой бочку чырвонага віна... І «гудзелі» яны тады да самай раніцы!.. Хм. І вось, зредку забягала да іх звар'яцелая бабулька-пабягушка па мянушцы Югася, прыносіла яна з сабой чоп з брагай. І тады аблівалі яны адно аднаго гэтай самай брагай пасля спякотнай парыльні. Ды аднойчы, каўтнуўшы з гора, да іх завітаў Я. Я – бармалей з чацвёртага паверха па мянушцы Джон. І аб'явіўся тады ў лазні грузавік піва.

Здзіраючы зубамі накрыўкі з бутэлек, мы абвясцілі смерць цвярозасці. У той момант і здарыўся патоп, сябры. Ці сябра? Патанулі ўсе, акрамя духу святога.

1995

## СКУНС

У гэтым кабінце не было святла. Не, яно сюды трапляла раз на месяц, калі чыноўнік расчыніаў форткі. Але гэта было вялікай рэдкасцю. Гэта было вялікім святаам для народа. Тады людзі заходзілі да чыноўnika адзін за адным. Яны падыходзілі да

вялікага лакіраванага стала і застыгалі каля яго  
ў позе сусліка.

Іх вусны, здаецца, ператвараліся ў пластылін. Вочы  
нагадвалі ваўчкі. І што дзіўна — камянелі шчокі.

Людзі мармыталі пра свае праблемы, выцягвалі  
з кішэнняў зашмальцаваныя паперчыны і клалі іх на  
ўскрайку стала.

Чыноўнік сядзеў у цэнтры стала. Маленъкі,  
плюгавенъкі. Ягоныя чорныя вусікі калмаціліся  
зубнымі шчоткамі. Але галоўным аздабленнем твару  
быў непрыхаваны сум. Чыноўнік сумаваў па грашах.  
Не, іх у яго было заўсёды многа. Бо ён працаваў на  
некалькіх працах. Гэта быў сум калекцыянера. Ён  
марыў зрабіць дома сваю постась у поўную  
велічыню... з грошай. Каб носік упрыгожвалі қупюры  
вялікага маштабу са шматлікімі лічбамі. На пальцы  
ног ён быў згодны пусціць драбязу — усялякія  
малакаштоўныя қупюркі. Праўда, для яго кожны  
грошык меў вартасць! Чыноўнік быў страшэнным  
скнарам. Ён ніколі не частаваў супрацоўнікаў  
гарбатай ці кавай. І калі, крый Божа, на ягоным стале  
з'яўлялася цукерка, яна адразу давала нырца ў  
малагабарытны страўнік чыноўніка. Часцей за ёсё  
гэтыя цукеркі чыноўнік знаходзіў на сталах сваіх  
падначаленых. Кожны дзень ён рабіў абыход усіх  
кабінетаў. І, доўга не думаючы, хапаў у рот усё  
смачнае. Печыва, зефір, суфле, марозіва добра  
ператраўліваліся ў гэтым жмінду. Аднойчы ён ледзь

не адкусіў руку ў дзяўчыны, якая задумалася каля аранжыкаў. Чыноўнік шчоўкнуў жоўтымі зубамі і адчуў уроце смак цёплага мяса. Праўда, дзяўчына своечасова прыбрала руку, якую пасля прыйшлося лячыць ад нейкай заразы, што выскачыла на месцы ўкусу.

Таму, прымяочы ў сваім кабінцы, чыноўнік глядзеў не ў вочы, а на рукі. Там ён шукаў хабар. Хабарам маглі быць не толькі прадукты, але і запрашальнікі на прэзентацыі, банкеты, дзе скупы бедалага мог трошкі падсілкавацца. Скаргі і просьбы людзей чыноўнік ніколі не спаталяў, бо ягоная ўлада распаўсюджвалася толькі на абсягі аднаго будынка, дзе ён ведаў і падлічваў у нататніку кожную лямпачку. Але выгляд у гэтага чыноўніка быў вельмі паважны. На ім заўсёды красаваўся шыкоўны гарнітур, дзе цвіком краявіду быў гальштук. Гальштукі ён падбіраў з асаблівой стараннасцю. Праўда, ён ніколі не прызнаваўся, што гардэроб аднаўляе ў «сэканд хэндзе». Бо там было ўдвая танный. Чыноўнік эканоміў на ўсім. Ён нават паставіў разаў рацыён вады для сваіх кактусаў, якія стаялі ў кабінцы на падваконні. І дайшло да таго, што расліны пачалі сохнучы.

Супрацоўнікі празвалі чыноўніка скунсам. І гэта іх трошкі весяліла. Гэтак яны супакойвалі свае нервы, па якіх чыноўнік любіў шпацираваць, як па ўласным прысадзібным надзеле.

Таму прыгледзьцеся да сябе ў люстэрку: можа, і вы ператвараецеся ў гэткага чыноўніка? Я і цяпер чую, як чыноўнік падкрадаецца да дзвярэй і прыкладае сваё вушка да шчыліны, каб даведацца, дзе прадаецца нешта таннае, і каб вас тэрапрызываць на каўбасу; перад ягонымі сумнымі вачымі штодня мільгацяць хрусткія купоры і кракаўскія каўбаскі...

2001

## ЗАЧАРАВАНЫЯ БЛАНДЗІНКІ

Вечер шкрабаецца ў посудзе. Рэкі бурбуляцца прасамі.  
Вакол нас — самалёты. Гэткія маленькія аэрапланы.  
Нашыя планы — на лапавых пальцах. На далонях —  
зігзагі крататоў. На вуснах — ліпавы мёд.

Рукі свецяцца неонам. А вулей — быццам папона. А  
пад ёй... поні.

Рукі працягваюць белую цукровую цаглінку.  
Зачарованую бландзінку.

2002

## КРЫК ВАГОНА ВАЖАТАГА

У майстэрні не было карцінаў. На разетках моль накшталт карыцы. На столі па кутах сінела павуцінне. Як пёры паўлінаў. Трубы й батарэі ўпрыгожваю пыл. Вачымі кот худы лыпаў. Эцюднік хранічна хвараў, бо

на яго з прычыны карозіі немагчыма было не толькі класці будучыя шэдэўры, але і глядзець. Хатні лёд. Гаспадар – апухлы, з барадой-рыдлёўкай – ляжаў на вялізным ватмане і смачна пахропваў. Яшчэ ўчора ён быў знакамітым мастаком і ягоныя карціны прадаваліся ў Нямеччыну за вялізныя гроши, жанчыны хадзілі да яго табунамі, дарагое віно і каньяк ліліся рэкамі. Ён быў каралём падрамных ракаў. А вось цяпер ён амаль без сродкаў на існаванне. Любімым ягоным напоем зрабілася гарэлка. Празрыстая, ледзянная, у гранёной шклянцы, яна штодня прызыўна падміргвала хвалімі. Напой не для хамаў. Пад некалі азёрнымі вачыма мастака цяпер пузациліся шэрыя валуны, якія разломвалі шматлікія зморшчыны. На мастаку не было пантофляў. Ягоныя вялізныя валасатыя ногі выхваляліся пальцамі. На пазногцах чырванелі розныя грыбкі. Сярод якіх плавалі рыбкі. Акрамя гэтага, падэшвы перасякалі крывыя шнары – некалі кроў адсюль кропала на палотны ў якасці аздаблення. За падобныя крывавыя карціны замежнікі выкладалі шмат зялёных. Было мастакае шаманства.

Але мастак спаў. Ён патрапіў у гэты стан назаўсёды. Ягоныя вусны выпучваліся трубачкай, і зрэдчас замест дзіўных гукаў адтуль выпаўзаў склізкі пухір. Вадзяное стварэнне пералівалася блісамі і нарэшце гучна пырскала на ватман. Мухі гудзелі ў такт страўніка мастака і перапаўзалі з валуна на

валун, з носа на радзімую пляму, а адтуль недалёка і да сімфанічнай дуды...

Але свой час творца не злавіў. Гэты хвастаты гад праслізнуў паміж грыбковых пальцаў і знік у начы. Цяпер сон. Абардаж. Галерны нос. Апошняя карціны пайшлі на спаталенне алкагольнай смагі. Здох маг. Хутка і майстэрня знікне ў цемрачы. Індзейцы племя Чыркі... Толькі крык вагонаважатага. І грукат колаў... На палі қаласы. Нехта просіць сыйтай ласкавай қасы.

Учора да мастака заляцела птушка. Яна шчабятала і лётала па майстэрні. Пальцы творцы пацягнуліся да пэндзля, які ўсміхаўся сярпом. Недзе вецер гуляў пад маством. Але фарбы застыглі. Сухое плоскае сонца. Сонныя очы мастака пырснулі мёдам. Недзе на дне душы матросы цягнулі якар. На некалькі імгненню рудыя промні пабеглі шпаламі.

У мяне дома вісіць партрэт, намаляваны гэтым мастаком. Я на чырвоным фоне. На мне вялікі брыль, з зубоў тырчицы цыгарэта. Мой гальштук распускаецца футурыстычнай астрай. Подпіс мастака сведчыць, што па шпалах рухаецца хуткасны цягнік. Крыкі, шоргат, грукат званочкай, рып ліхтароў. На майм ганку хор кароў.

2001

## СТАБУРЫ

На кукішках стаялі ці то два чалавекі, ці то два звяры і адно аднаго лізалі. Валасатыя стварэнні... Сінія і залатыя плямы на паперы. Кентаўры — гэта казка. Паўлінавыя пёры. На міннае поле прыйшлі два абвугленыя сапёры.

На кукішках стаялі два стабуры. Невялікія па памеры. Некалькі метраў. Плюс па тры сантыметры. У кожнага са стварэнняў быццам ёсьць вера. Нож — ліра ў выпадку безвыходнай сітуацыі. Пракламацыі — на пахавальнай станцыі. У мастака на шафе рыцарскі панцыр. Хтосьці зашпілены грызе тэлефон і рацыю. Падае разбураная касмічная станцыя. Падаюць на біржы акцыі.

2002

## ТАТЭМ

На гэты партрэт падае алыша. Я раскідаю яе, каб дабраца да сутнасці. Але зверху падаюць новыя ягады... Недзе на дне ляжыць ён. У гэтым ёсьць свая містыка. Я спадзяюся, што ўрэшце дабяруся да гэтага паэта. Але шлях будзе нялёгкі.

Ён жыў у Менску напрыканцы 90-х. Ягоная пазія бянтэжыла ўсіх. Тым не менш кнігі паэта не

залежваліся на паліцах крамаў. Ён быў як вецер, як  
весень, што раскідае лісце розных колераў.

Аднойчы паэт мне прызнаўся, што хоча з'ехаць у  
Сібір, пабудаваць там хатку і забыцца на людзей. Каб  
толькі тлусты кот, вялікі жоўты ліхтар, кнігі ды за  
вокнамі валтузня. Ён хацеў цішыні і спакою. Я тады  
пасмяяўся і сказаў, што ён памыліўся ў выбары.  
Трэба ехаць у Афрыку.

Цяпер яго няма. Ягоная постаць ужо не парушыць  
сонных паркетных калідораў Дома літаратаў. Паэт  
сышоў і застаўся. Сваімі радкамі і восенню. Вецер  
таксама раскідае ягады. Я расціскаю мякаць, і сок  
цячэ вершамі. Словы пераліваюцца гукамі. Мелодыя  
зачароўвае. У гэткія хвіліны мяне няма. Я  
ператвараюся ў імгненне. Можа, сапраўды паэт меў  
рацыю? Кажуць, што ў Сібіры цудоўнае паляванне і  
рыбная лоўля. У мяне недзе ў шафе ляжаць вялізныя  
чорныя валёнкі, засталося набыць кожух і... І ўсё ж  
не. Я не паеду. Бо туды дастаткова выправілі народу.  
Там, напэўна, цэлае паселішча беларускіх паэтаў.

Я расчыняю дзвёры кнігі. Замест літараў у ёй сухія  
лісточки. Гербарый весені. Магчыма, яны адтуль. З  
таго часу, калі дні поўзалі сінімі жукамі.

На гадзінніку 11. Чырвоны шалік накручваецца  
спіральямі вакол шыі паэта. Татэм.

## ЖАЛУДЫ

Лямпачка надта вялікая для гэтага пакоя. Здаецца,  
яна прыпякае скуру. Быцдам у горле — сакура.  
Нямтыя валасы ўжо накшталт пакулля. Але так  
невыносна цесна. І мала паветра. Духата. Дурная  
хата. У трывальн-трывальнны раз прыціскаюся да  
шчылінкі і спрабую пабачыць нешта. Нешта накшталт  
галінкі. Краіну, дзе жывуць усякія дзіўныя істоты.  
Але там пакуль цёмана і ціха. Ён яшчэ не прыйшоў.  
Шурпатыя дошкі як працяг цела. Пускаю дубовыя  
карані. Адчуванне кокана. Жаданне яго раскалоць —  
няздзейсненая мара. Хоць хутчэй як невылечная  
хвароба... На склізкім целе — турэмная роба. На нагах  
— сімфонія царэўны.

— Ратуйце... Ратуйце... Ратуйце... Ратуйце птушак,  
якія паміраюць ад нафты... Іх пёркі асыпаюцца  
жалудамі...

2002

## АЎТРОФНАЕ ВОЗЕРА\*

Чалавек... Чалавечак... Антыёх... Выцягнуты твар.  
Вялікі рабінавы нос. Маленькія празрыстыя вочкі.

\* Аўтрофнае возера — паводле фізіка-геаграфічных слоўнікаў,  
возера, вада якога забяспечвае арганізмы, што жывуць у ім,  
пажыўнымі рэчывамі, утворанымі ў самім вадаёме.

Кудлатыя абвіслыя бровы. Дробныя бародаўкі. Касматая барада. Ён стаіць каля мяне, трymае ў руках кошык з тапухамі (туффахамі). Усміхаецца, паказваючы вугальныя зубы. Сарамліва ўсміхаецца.

— Мо пасма��еце? — цікавіща ён і працягвае мне пурпуровы тапух.

У хаце, дзе мы знаходзімся, лётае пах смалы, запаленых свечак... асенняга лісця і яблыкаў.

А мы з Антыёхам, як не з гэтага свету, стаім у зімовых, пушыстых чорных валёнках і пузатых кажухах.

— Мо прысядзем? — адказваю я пытаннем на пытанне і бяру прапанаваны плод.

Мы садзімся (плохаемся) на жоўтая каржакаватыя стойчыкі. Поруч такі ж жоўты і каржакаваты стол. Антыёх ставіць на яго кошык, і мы...

— Так, — кажу я. — Колькі мы не бачыліся?

Антыёх маўчиць.

— Ты ўсё яшчэ працуеш вартаўніком на могілках? — зноў спрабую я разагнаць моўкнасць.

— Не.

— Зволніўся? — здзіўляюся я.

— Не.

— Выгналі? — спачуваю я.

— Не.

— Што не? Могілак не? Няма?

— Могілкі ёсць. Але няма больш вартаўніка. Не звольніўся. Не выгналі. Скарацілі. — Антыёх

журботна круціць галавой.

Мы маўчым. Толькі храбусцім сакавітымі тапуахамі.

Ды яшчэ разглядаем ката, які ўзнік з ніадкуль.

Сапраўды, звычайны такі кот. Плямісты. Кот Птах.

Вунь як заліваецца. Муркае і муркае:

— Мур. Мур. Я вам песьеньку, мур-мур, праспіваю, пра Муру, Мураву і лухту, мур-мур, маю. Мур. Мур.

— Франт, — кажу я. — Ты кот — франт. Фарсун.

Петыметр.

— Пітэканtrap ён, — папраўляе Антыёх.

— Чаму?

— Пітэканtrap і ёсць. Да сучаснага чалавека не дацягвае. Але да таго ў самы раз.

Ката ўжо няма.

— Згінуў, — кажу я.

— Пайшоў да Муры, Муркі, Мурачкі. На спатканне, — тлумачыць Антыёх.

Я разглядаю хату: у куце акуратны абраз, на сценах некалькі невялікіх паліц з драўлянымі фігуркамі і посудам, каля левай ад мяне сцяны лакіраваная шафа. Не, глядзець у хаце няма чаго. Ну, пару люстэркаў у розных рамах, рогі лася, рогі аленя, шкура бурага мядзведзя, квадратны самавар, пара томікаў А. В. К., клетка для папугая, але без яго... Вось. Не, глядзець няма чаго. Дробязь.

— Вы працуеце, як і раней? — цікавіцца Антыёх.

— Не. Я цяпер уладкаваўся паштальёнам.

— Што, на ваших могілках таксама скарачэнні?

— Чаму ж? Скарачэння не было. Зажадалася свежых газет. Рамантыка.

— Я таксама рамантык, — прызнаўся Антыёх. — Я ўсё жыццё рабіў на могілках не з-за грошай. А з любові да справы...

Рып. Дзверы.

Чалавек... Чалавечак... Марфа... Круглы гладкі твар. Вялікія, фіялкавага колеру вочы блішчаць, нібы заморскія адаманты.

— Добраға здароўя.

— Добраға здароўя!

— Антыёх, у нас госць, а ты нават гарбатай не пачастуюш... Ясце чортведама што... Будзеце скрыпень? Ці мо ўзвар?

— Не-не. Дзякую. Я хутка пайду.

— Так мо лампапо?

— Не-не. Вялікі дзякуй.

— Ну, як хочаце...

Пры з'яўленні Марфы Антыёх як бы ўвесь збіраецца, падцягваецца. І твар робіцца быццам бы не тварам былога могілкавага вартаўніка Антыёха, а тварам натапыранага мудраца.

— Трэба ісці, — кажу я і падымаюся.

— Мо яшчэ пасядзіце? — няўпэунена пытае Антыёх і чамусыці пазірае на расчырванелую Марфу.

— Так-так, — падхоплівае Марфа. — Куды вы гэтак спяшаецеся?

— Пайду, — не здаюся я.

— Добра, — згаджаеца гаспадар. — Бывайце.  
— Да пабачэння, Антыёх. Да пабачэння, Марфа.  
Я не абарочваюся да выхаду з хаты і грукаю  
дзвярыма.

І вось. І...

Гумовая лілова прастора з кропелькамі сургучу і  
мячыкам для гульні ў гольф. Бясконцыя рады шэрых  
слупоў з бясколернымі вачымі. Кузурка са  
слюдзянымі крылыцамі-завіхрэннямі. Хлопчык — у  
чорным з паласатым надзымутым шарам. Жывёліны  
розных афарбовак. І я — у валёнках, у кажусе —  
дыхаю на замёрзлыя рукі...

1994

## НЕРПЫ

У гарадах тысячи таямніцаў. Яны ляжаць на дахах і  
закручваюць у спіралі свае вусы. Кожны абавязаны  
выштурхнуць у тры гадзіны ночы рукі з акна, а ты  
кінь прамяні пражэктараў на гэтае жывое мора.  
Падсветлены горад — дорыць шмат пладоў.  
Феерычныя думкі — сапраўдны карабель. Бяльмо.  
Кожную  
ноч нехта адплывае ў нябыт. Побыт у цукровых  
крыгах. Рыпаюць нерпы і моршчаць нос.

2002

## МАРЦЫПАНАВЫЯ ШАКАЛАДКІ

Бегемоцікі. Чорныя і валасатыя, як шчоткі (можа і як маманты — але хто іх бачыў?). Бегемоцікі былі цацачнымі і аздаблялі стол, зроблены з жаўтаватага шкла. Тут жа ліхтар высвечваў твар чалавека, які сядзеў з вялікім гліняным кубкам і цыгарэтай.

Дымок, што выпаўзаў праз бляклыя вусны, утвараў аблачынкі і няроўныя кольцы. У гэтых штучных утварэннях і патаналі контуры мэблі.

Чалавек пацкрабаў няголеную шчаку, і чорныя валаскі на ёй, магло падацца, загайдаліся (нібыта мікраскапічныя антэны). Гэта пабачыла вока свойскага белага пацуха, які якраз швэндаўся па плячы гаспадара.

— М-так, — сказаў чалавек самому сабе. — М-так... Так-так... Сёння серада, і мне павінны заплаціць за туую партню кніжак. Кіркегор. Як я люблю Кіркегора!.. Асабліва калі яго купляюць...

Чалавек глынуў з кубка вадкасці. Прыцмокнуў ад задавальнення, бо там было чыстае шатландскае віскі, якое аздаблялася паўпразрыстым кубікам ільду. Гэтакім мініятурным айсбергам... Потым чалавек звузіў вочы, пад імі трэнулі мяхі, што гэтак нагадвала фактуру жывапіснага палатна. Мяхі высвецілі невядомыя іерогліфы. Чалавек зноў засцягнуўся цыгарэтай і паўтарыў уголас:

— М-так... Так-так... Зрэшты, грошы мне ўсё роўна


прынясуць. Кнігі таго беларускага ідывёта пачалі прадавацца... Трэба ававязкова заключыць з ім контракт на аўтарскія права. Бо глядзіш — і скрадуць талент проста з-пад носа.

Чалавек адхаркнуў і затушыў цыгарэту ў кубку:  
— Хрэна! Не скрадуць!


У гэты момант нехта пагрукаў у дзвёры. Чалавек спалохана азірнуўся (быццам шкадлівы хлопчык, які скраў цукерку), хуценька паспрабаваў праглынуць віскі разам з бычком. Гэта, зрешты, у яго амаль атрымалася. Ён папярхнуўся, адкашляўся, сплюнуў і прайшоў да дзвярэй.

На парозе стаяла чарговая ахвяра. Шэры ценъ гэтага свету. Ён расплываўся малазразумелай плямай, мажліва, нават і ўсміхаўся, мажліва, нават і паліў цыгару. Але гэта было неістотна. Кніжныя крамы чакала новая партыя марцыпанавых шакаладак і рулон туалетнай паперы з творам... Зрешты, якая розніца? Самае галоўнае, каб твор быў выдрукаваны на мяккай белай паперы, каб па скуры не ішло раздражненне і не заставалася кляксай... І тады ўсё цудоўна.

2006



**ШОСТЫ РАЗДЗЕЛ:  
Я – БРАКАНЬЕР!  
Я – ЛАЎЛЮ ВЕРШЫ Ў НЯМЕЧЧЫНЕ!**





## **НАЧНОЕ**

усё роўна я цябе згва-а-алчу  
згва-а-алчу... згва-а-алчу...  
не збяжыш-ш-ш...  
злаўлю мышаня (матыля)\*  
цішыня парвецца на шкамуты  
ты і я — шыкоўны дуэт  
ламаю шкарлупу  
выцягаю мышаня (матыля)...

\*Варыант чытання верша, калі мышаня  
замяніяецца на матыля.

15 траўня 2006  
Берлін, Ванзэе

## ПАДАРОЖНЫЯ УРАЖАННІ

галава Карла Маркса аздабляе цэнтр Кемніца  
дамы з мёртвымі вокнамі —  
іхнія дзеці сышлі на заход  
вецер гуляе ў змрочнай адзіноце  
як пасля вайны...  
пралетарыі аб'ядналіся і сышлі  
у бок светлай буржуазнай будучыні  
пахмурныя таксісты не ведаюць  
што і каго перавозіць  
хіба што смецце  
хіба што акасцяnelыя думкі  
хіба што лозунгі Карла Маркса  
і толькі вясёлыя мастакі  
і толькі вясёлыя паэты  
схаваліся ў былых бомбасховішчах  
і п'юць піва І п'юць ром  
пішуць творы  
ажыўляюць мясцовы краявід  
рэанімуюць згаслае сонца

22 траўня 2006 Нямеччына

## МОВА ТУБЫЛЬЦАЎ

Сёння ў краме ты мне пасміхнулася.  
Гэта быў сігнал.  
Я мусіў дзейнічаць. Але я прайшоў.  
Сціснуў зубы. Спыніў сэрца.  
Заплюшчыў вочы. Я прайшоў.  
«Вучы мовы, ідыйт!» — крычаў я сам-насам.  
І гэты крык біўся ў агоніі ненароджаных дзяцей,  
няспраўджаных надзеяй,  
асвятляўся промнямі вечаровага сонца.  
Але было выйсце! Было!  
Расплюшчыўшы вочы —  
валодаеш мовай қахання!  
Нервовы, я кідаўся ў кветкі і  
засынаў пад іх пах.  
Уначы гучаў мой перадсмяротны храп.  
Са сценаў будынкаў асыпаўся вершаваны прах...

4 траўня 2006  
Берлін, Ванззэ

## **ТРАВЕНЬСКІЯ СНЯЖЫНКІ**

Прытуліца няголенай шчакой да тваёй  
шайковай скуры. Нібыта паесці салодкай  
сакуры. Саспелыя пацалаваць аранжыкі.  
Наталіць на хвіліну смагу, а потым зноўку  
піць... Піць подых і шэпт тваіх вуснаў!  
Перакочваць залатое сонца ў гэтых залах!  
Коўзацца паміж краінамі і гарадамі!  
І знаходзіць азёры, каб весці на пляжах  
пошук адбіткаў тваіх ног! Бачу, як над  
Берлінам, над ягонымі шпілямі, сярод  
балонаў і дырыжабляў, паляцеў матылек!  
Гэта — маё прывітанне, якое знікне, быццам  
сняжынка на няголенай шчацэ...

3 траўня 2006  
Берлін, Ванзэе

\* \* \*

Возера памерам з талерку  
разліўное — на майм стале  
чырвонае возера!  
п'янае возера!  
з рыбінмі трупікамі ля берагоў  
з шклянымі качкамі каля бурбалак  
быццам і не возера тут  
а перакулене неба, якое  
праходзіць праз мае вочы  
праз маё цела  
запаўняе яго крывёй  
выносіць мае думкі з балкона  
далёка-далёка  
туды  
дзе сярод верхавінаў дрэваў  
шоргаюць аблокі  
лётае рэха

15 траўня 2006  
Берлін, Ванзэе

**РАЗМОВА ВАЛЬЖЫНЫ МОРТ І ЗМІТРА ВІШНЁВА  
З ЖУРНАЛІСТАМ ГАЗЕТЫ «НАША НІВА»  
АЛЕСЕМ КУДРЫЦКІМ ПРА ПАЭТА ЯЎТЕНА ЛОСІКА**

- Да қаго вы ездзілі ў гості?
- Да Лосіка!
- Ды навошта?
  
- Пастраляць маленкіх слонікаў  
І палавіць сачком зялёных конікаў!
  
- Да қаго вы ездзілі ў гості?
- Да Лосіка!
- Ды навошта?
  
- Патруціць пузатых клюпікаў!  
Пазбіраць крапівы і пачухаць спіну мясцовым бобікам!
  
- Да қаго вы ездзілі ў гості?
- Да Лосіка!
- Ды навошта?
  
- А хрэн яго ведае!  
На паляванне на лосікаў!  
На харчаванне пад сосенкай!

19 траўня 2006  
Берлін, Грунвальд

\* \* \*

калі я тут расшпільваю рот  
не камбалы не вераб'я не карабля  
свой рот з зубамі ўпрыгожанымі карыесам  
узнікае дзіўная з'ява  
Ein Unfall ist passiert!  
нібыта паранены кашалот паядае торт  
нібыта пляскач пячаткай па пашпарце  
не дапаможа шыкоўны сурдуг альбо каралеўская сафа  
тут лямантуй колькі хочаш: «SOS!»  
заява: Ein Unfall ist passiert!  
перамагае ўсё на свеце  
з цябе атрымліваецца беларускі сыр  
у напрамку якога сытыя суркі бягуць на шпацыр  
марачы нарабіць тут вялікіх дзірак  
хутчэй! хутчэй! у рот запіхваю корак!  
караваны суркоў хапаю рукамі!

3 траўня 2006  
Берлін, Ванзэе

\* \* \*

ціха падкрадаюцца сябры ў масках  
ды ашчыляецца злосная самка

ну не пішацца пра Бацькаўшчыну  
не пішацца пра сінявокую Беларусь  
чорныя думкі адно наведваюць  
праз разважанні  
нават на адлегласці таталітарнага каравая  
нешта не тое з родным горадам Менскам  
нешта змрочнае Нешта нядобрае

сумна

ціха падкрадаюцца сябры ў масках  
ды ашчыляецца злосная самка

23 траўня 2006  
Берлін, Ванзэе

\* \* \*

дрэвы аплятаюць і адлятаюць каранямі ў неба  
пачуці скручваюцца і ў выніку атрымліваеца  
неблагі краявід  
не звяртаючы ўвагі на моўныя акалічнасці  
я падыходжу і цалую тваю руку  
у тваіх вачах я чытаю страх і непаразуменне  
чытаю бурштын

2006  
Нямеччына

## ТОЛЬКІ ТЫ!

я знаходжу цябе  
у адбітках люстэркаў  
чырвонае святло ўспыхвае  
і асвятляе  
твае трампліны і масты  
пазіраю праз шкло ліхтароў  
рухаюся вакол  
нібыта павук  
траекторыі і вектары  
квадраты і паралелепіпеды  
ты — нібыта канструктар  
я складваю шарыкі і кубікі  
рушу сярод гэтай мазаікі  
спатыкаюся аб контуры  
твайго цела  
плёскаю атрамант  
на паперу і неба  
шшукаю тваё заканчэнне  
і знаходжу прамень месяца  
ён знікае і з'яўляецца  
у выглядзе феерверка  
мы танчым нешта гішпанскагае  
сярод пражэктараў

10 чэрвеня 2006  
Менск

\* \* \*

усе тэмы скончыліся раптоўна  
нібыта катвіга трапіла ў рот  
кашалота Сонца кранула плечы  
самотнага спадарожніка Клятчасты  
шлафрок ападаў на халодную зямлю  
ён спыняў рух гадзіннікаў  
і любую хаду зубоў праз хурму

3 сакавіка 2005  
Менск

\* \* \*

мае пачуцці і боль  
нашмат мацней за любую соль  
мая вада — гэта спірт  
маё каханне — гэта аблокі  
і вусны мае ў крыўі  
скажуць самае злоснае  
але сапраўданае  
як начныя крыкі карабельных соснаў

Берлін,  
4 верасня 2006

\* \* \*

я хачу қаб ты мяне зразумела  
бо ў тваіх вачах я чытаю паэзію  
я хачу цябе дрэсіраваць  
я хачу цябе цалаваць  
я хачу цябе паліваць са шланга  
каб ты смяялася ў танцах

Славенія, 2006

## **ЗМЕСТ**

ШЧЫРЫ ЧАЛАВЕК .....	5
---------------------	---

### **ПЕРШЫ РАЗДЗЕЛ: ШКАТУЛКА ДЛЯ КОПРА ГІШПАНСКАГА**

*** сярод партротаў вусняў.....	9
*** белая цукровыя людзі.....	10
*** калі ў панядзелак прыйдзе бадун.....	11
*** самалёты самалёты.....	12
ПРЫЗНАННІ ПАЛЯҮНІЧАГА .....	13
*** Усміхніся паэтка Вікторыя.....	14
*** калі падносіш шклянку віна.....	15
*** У гэтых бункеры.....	16
*** пупок – гэта коршак.....	17
*** да батарая – прывязаны мёртвы дворнік Ягор.....	18
У ПАДАРУНАК – ГАРБУЗ .....	19
ПІУНОЕ дзіцца .....	20
*** ты мне падарыла шведскага прусака.....	21
РЫМСКАЯ СТАДЫЁНЫ .....	22
*** Дзеткі, як цукеркі.....	24
ГЕМАТОМА ГАЛАВЫ .....	25
ГЕМАТОМА ГАЛАВЫ № 2 .....	26
МЁРТВАЕ АЛЕ ПОТНАЕ .....	27
*** граю на ліры і п'ю самагонку праз рыльца.....	28
*** сіней шыльды Барадатыя бабулькі.....	29
*** Твой шматгабарытны стравунік.....	30
*** Люб раскручваеца белым пластырам. Быццам шаша.....	31
*** Запісаць сваю думку – тое самае, што забіць мураша.....	32
*** бачыш я ў гаштаках танчу амерыканскэ танга.....	33
Я ХАЧУ ЖАНЧЫНУ!.....	34
СКРОНЕВЕЯ ПАВУКІ .....	35

### **ДРУГІ РАЗДЗЕЛ: АДЫТКІ ШТУШЫНЫХ ЛАПАК**

*** мажліва адно тое і трymae.....	39
*** ты – памерла.....	40

***	пойдзеш у правы бок — сабака...	41
***	У рыфлёнай разынкавай талерцы нарадзілася тваё імя...	42
***	вусны як матылькі як прапелеры...	43
***	хачу бачыць як ты аголеная пойдзеш па лісці...	44
***	дзяўчына з поступам бусла...	45
***	вершы...	46
***	Мне здаецца, што дзень ператварыўся ў мой цень...	47
***	Галасы...	48
***	ты пусціла...	49
***	калі спыніцца май сэрца...	50
***	Я ажываю на поўначы...	51
***	вусень — гэта згубленыя вусны...	52
***	слуны на дарогах — гэта срэбныя відэльцы...	53
***	у шкло акуляраў б'юцца чайкі...	54
***	пісьменніцкія разборкі...	55
***	я зрабіў карціну вечнага...	56
***	не шукайце мяне вечарам дома...	57
***	твая англійская мова патрабуе кавы...	58
***	я стаміўся ад сваёй злоснасці...	59
***	на падваконні тлустыми бутэлькі...	60
***	На ганку сядзелі тры птушкі...	61
ПАЦАЛУНКІ ПАДАЮЦЬ ЯБЛЫКАМІ	62	
***	Стакгольм — каралеўскія горы...	63
***	словы ўзікаюць нечакана...	64
***	вяртаюся...	65
***	ноч разломваецца ад голасу тэлевізара...	66
***	дараваць крыйду ворагам...	67
***	у пячоры — рэха асаблівае...	68

### ТРЭЦІ РАЗДЗЕЛ: ЗАЛАТЫ КОТ

МАНАЛІТНЫЯ ПАБУДОВЫ	71	
***	Ці можаш ты вынайсці ў гэтай вёсцы свайго кенгуру...	74
***	Вігвамы праплываюць. Карабельныя сосны хістаюцца...	75
СІНІЯ ШКЕЛЬЦЫ	76	
***	пусці зубатую кулю ў рот...	77
***	не вясна і не краіна...	78
***	не — ён не паэт...	79
***	збіраю вершы...	80
***	Вакол — паэтаў, як прусакоў...	81

*** У гэтых валізах успыхвала святло...	82
*** Прыбыяры свой язур. Ён вырабляе ніцчымніцу...	83
*** я цябе пакрыўдзіў Бо неба было ў болках...	84
*** Праспекты нагадваюць мне павуціне май кватэръ...	85
*** Неабходна вынесці на холад усе самавары...	86
СІНЯЯ БАРАДА .....	87
*** у вадасцёкавых трубах майго дома жывуць мангусты...	88
*** лыжкай нібыта сонечнай адкруттай...	89
*** Кот адкусвае ад мяне...	90
*** Залаты шыльды разлятаюцца, быцам птахі...	91
ПУНКЦІРНАЯ ЦЫТАДЭЛЬ .....	92
*** я забраўся на гару...	94
*** вымаўляю слова...	95
ДУМКІ ПРА ЛЮБЛІН .....	96

### ЧАРВЁРТЫ РАЗДЗЕЛ: ПІНГВІНЫ І ВЕЛІКОДНЫЙ ЯЙКІ

51. ....	99
*** каля здаецца ўсё скончана — распачынай з нуля...	100
*** не — вядома: фіранкі былі птушкамі...	101
*** сярод гмахай жыў голас далёкай маці...	102
*** ты распусцілася ў ложкай кветкай...	103
*** смерць ужо не за гарамі...	104
*** па кроплі выходжу сыходжку...	105
*** гэтыя міражы наведваюць не ў кіно...	106
*** у партфелі — не паперы...	107
*** зімовых вечарам...	108
*** Вільня Бранск Беласток...	109
*** капілярныя сцяжынкі бягучы хутчэй...	110
*** У спокладак — тры порцыі...	111
*** паветра халоднае — нібыта штык...	112
*** хрыплю...	113
*** Няду́на атрымаў чэрапна-мазгавую траўму...	114
*** мае думкі ў гэтых мясцінах...	115
*** літары сонных напаўзаюць кобрамі...	116
*** Восень...	117
*** маленкія пашалункі складаю ў празрыстыя пакунікі...	118
*** у гэтай краіне німа крана...	119
*** Чорныя бяззубыя раты кладуцца...	120
*** шукаў сярод шатроў паркавых...	121
*** Самае істотнае — гэта птушкі...	122

*** кадыком бегае свінцовае сонца...	123
САЛАТА ДЛЯ ГУРМАНА .....	124

**ПЯТЫ РАЗДЗЕЛ:  
ВЭНДЖАНЫЯ КЛІКАТАМУСЫ**

ФАРАОН У ЗАЛАПАРКУ .....	131
У ЛОДЖЫ СЭРА ТАТЫ .....	132
ВОГНІШЧА ДЛЯ НЕБА .....	132
ХАТНЯ ПАЛПАГІ .....	133
ЗУЛЬНЫЯ ПТУШКІ .....	133
ТАРАПУТТА. ТАРА-ПУТТА .....	134
ГРЫМАСЫ .....	135
СКУНС .....	136
ЗАЧАРАВАНЫЯ БЛАНДЗІНКІ .....	139
КРЫК ВАГОНАВАЖАТАГА .....	139
СТАВАРУЫ .....	142
ТАТЭМ .....	142
ЖАЛУДЫ .....	144
АЎТРОФНАЕ ВОЗЕРА*	144
НЕРПЫ .....	148
МАРЦЫШАННЫЯ ШАКАЛАДКІ .....	149

**ШОСТЫ РАЗДЗЕЛ:  
Я – БРАКАНЬЕР!  
Я – ЛАЎЛЮ ВЕРШЫ Ў НЯМЕЧЧЫНЕ!**

НАЧНОЕ .....	153
ПАДАРОЖНЫЯ ўРАЖАННІ .....	154
МОВА ТУБЫЛЪЦАЎ .....	155
ТРАВЕНЬСКІЯ СНЯЖЫНКІ .....	156
*** Возера памерам з талерку... .....	157
РАЗМОВА ВАЛЬЖЫНЫ МОРТ І ЗМІТРА ВІШНЁВА	
3 ЖУРНАЛІСТАМ ГАЗЕТЫ «НАША НІВА»	
АЛЕСЕМ КУДРЫЦКІМ ПРА ПАЭТА ЯЎТЕНА ЛОСІКА .....	158
*** калі я тут распшільваю рот... .....	159
*** ціха падградаюцца сябры ў масках... .....	160
*** дрэвы апліятаюць і адліятаюць каранямі ў неба... .....	161
ТОЛЬКІ ТЫ! .....	162
*** усе тэмы скончыліся раптоўна... .....	163
*** мае пачуцці і боль... .....	164
*** я хачу каб ты мяне зразумела... .....	165

*Літаратурна-мастацкае выданне*

**Вишнёў Зміцер  
Фараон у заапарку  
тэксты**

Карэктар **М. Валычыць**  
Дызайн **С. Ждановіч**

Падпісана ў друк 20.11.2006 г. Фармат 70x100  $\frac{1}{32}$ .  
Папера афсетная. Друк афсетны. Гарнітура «Bruskovaya».  
Ум. друк. арк. 6,89. Ул.-вывд. арк. 6,5. Наклад 500 асоб.  
Замова № 659.

Выдавец І. П. Логвінаў  
220050, г. Мінск, пр-т Ф. Скарыны, 19–5.  
Ліцэнзія № 02330/013307 ад 30.04.2004 г.  
[logvinovpress@mail.ru](mailto:logvinovpress@mail.ru)

Друк ТДА «НоваПрынт»,  
220047, г. Мінск, вул. Купрэвіча, 2.  
Ліцэнзія № 02330/0056647 ад 28.03.2004 г.